



ЗВЯЗДА

13 СТУДЗЕНЯ 2011 г.
ЧАЦВЕР
№ 6
(26870)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНА 1917 г.

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аб гэтым прэм'ер-міністр заявіў учора ў Светлагорску на нарадзе, што праходзіла на базе РУП «СВА «Хімвалакно». На ёй разглядаліся перспектывы развіцця беларускіх прадпрыемстваў, якія выпускаюць хімічныя валокны, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Цяпер у структуры інвестыцыйнага партфеля рэспублікі пераважаюць аб'екты не толькі вытворчага прызначэння, але і сацыяльныя. «Але ёсць рэчы, якія можна адкладзіць на пасля. Разам з тым інвестыцыі ў машыны, абсталяванне, што вызначае наша далейшае развіццё, неабходна павялічваць», — падкрэсліў прэм'ер-міністр. «Інвестыцыі — гэта тое, што будзе працаваць на заўтра, што дасць дадатковую вартасць», — дадаў ён.

Міхаіл Мясніковіч лічыць, што ў гэтым плацігоддзі неабходна ўдзяліць больш увагі хімічнай прамысловасці, а таксама біялагічнай і фармацэўтычнай. Зрабіць гэта трэба для таго, каб забяспечыць выкананне паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, зацверджаных на IV Усебеларускім народным сходзе. Ён нагадаў, што ВУП Беларусі за 2011—2015 гады павінен павялічыцца ў 1,62-1,68 раза. «Але гэта не значыць, што ўсе галіны могуць прыбавіць аднолькава. Мы павінны больш увагі ўдзяліць хімічнай, біялагічнай і фармацэўтычнай прамысловасцям. Астатнія галіны рост больш як у 1,6 раза зрабіць не змогуць», — сказаў Міхаіл Мясніковіч.

Пры гэтым ён дадаў, што хімічная прамысловасць у Беларусі недабудавана яшчэ з часоў Саветаў Саюза. «Нам не хапіла сіл і ў рамках СССР, і ў наступныя гады, а трэба было выходзіць на продаж гатовых вырабаў, а не гандляваць паўфабрыкатамі і сыравінай. Для гэтага былі ўсе падставы», — падкрэсліў прэм'ер-міністр. Напрыклад, нават цяпер, нягледзячы на тое, што плануецца выйсці на больш глыбокую перапрацоўку нафты, усё роўна большая доля прадуктаў, якія выпускаюцца, — гэта паліўная сыравіна. А трэба іці на экспарт прадукцыі з больш высокай дабаўленай вартасцю.

«Вядома, мы нарасцілі аб'ёмы вытворчасці за гэты час. Сёння і аб'ёмы не тыя, і прадукцыя не тая. Але і патрабаванні ў свеце зусім іншыя, а ў нас адкрытая эканоміка, і гэта значыць сур'езная канкурэнцыя. Але тое, што мы вырабляем і прадаём на экспарт, — таксама не тое. Мы прадаём паўфабрыкаты ў іншыя краіны для таго, каб там з іх зрабілі тавар з больш высокай дабаўленай вартасцю, які ў канчатковым выніку з'яўляецца на нашым рынку», — адзначыў Міхаіл Мясніковіч і дадаў, што гэту праблему неабходна вырашаць у бліжэйшы час.

«У планах урада — «наваліцца» на хімічную прамысловасць, дабуваць яе, узняць да сусветнага ўзроўню», — сказаў прэм'ер-міністр. Іншыя краіны гэта таксама робяць. Паводле слоў Міхаіла Мясніковіча, тое, што сёння з'яўляецца прадметам экспарту, заўтра ўжо можа быць не запатрабавана, і тады ў беларускіх прадпрыемстваў не будзе перспектывы.

«ДЫРЭКТЫВА АЗНАЧАЕ, ШТО ўЛАДА І ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ РАЗАМ УСВЕДАМЛЯЮЦЬ НАЯЎНАСЦЬ ПРАБЛЕМ І ГАТОВЫЯ ІХ ВЫРАШАЦЬ»

Погляд

У апошні дзень 2010 года Прэзідэнт падпісаў Дырэктыву № 4 «Аб развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы і стымуляванні дзелавой актыўнасці ў Рэспубліцы Беларусь». Такага дакумента беларускія прадпрымальнікі чакалі з красавіка 2010 года, калі Прэзідэнт у сваім звароце да беларускага народа і Нацыянальнага сходу пазбавіў прынцып гэты дакумент. Яго стварэнне і прапрацоўка цягнуліся аж да самага канца 2010 года, і некаторыя прадстаўнікі бізнес-супольнасці ў пэўныя моманты нават выказвалі занепакоенасць ходам распрацоўкі дырэктывы. Але ўсё-такі 31 снежня Дырэктыва № 4 была падпісаная, і прадпрымальнікі такім чынам атрымалі ў нейкім сэнсе падарунак пад Новы год. Сёння мы вырашылі пацікавіцца ў прадстаўнікоў вядучых беларускіх бізнес-саюзаў, ці задаволеныя дзелавыя колы самім фактам прыняцця дырэктывы і яе зместам.

Аляксандр КАЛІНІН, старшыня ГА «Беларускі саюз прадпрымальнікаў»:



— Менавіта дзелавая супольнасць ініцыявала прыняцце Дырэктывы № 4 як стратэгічнага дакумента, які б зарыентаваў усё нашы дзяржаўныя органы на пэўную лінію развіцця эканомікі. Таму мы з вялікай увагай вывучалі тэкст дырэктывы, знайшлі вельмі шмат нашых прапаноў і ацэнваем гэты дакумент вельмі станоўча, бо там сапраўды дадзены стратэгічны напрамак развіцця эканомікі краіны, закладзены перадавыя для сур'езнай лібералізацыі ўмоў эканамічнай дзейнасці. Усталяванне і абвясненне канчатковай мэты лібералізацыі — стварэнне безбар'ернага дзелавога асяроддзя — не можа ў бізнэсу выклікаць пытаньня, бо гэта абсалютна правільная мэта, і калі мы гэтага дабіемся, то мы ўвядзем у 30-ку краін у свеце з найлепшымі ўмовамі для вядзення бізнесу.

— Якія, на ваш погляд, самыя важныя напругі ў Дырэктыве № 4? — Вельмі важным з'яўляецца развіццё канкурэнцыі і мінімізацыя дзяржаўнага ўплыву. Мы вельмі даўно дабіваемся свабоднага цэнаўтварэння — і вось гэта ёсць у дырэктыве. Засталося толькі дакачацца пераліку сацыяльна значных тавараў і пераліку манаталістаў, бо тут пакуль лозунг абвешчаны, але канкрэтнага дакумента няма.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

У АўСТРАЛІІ З'ЯВІўСЯ «ГОРАД-ЗДАНЬ»

Цэнтр трэцяга па велічыні горада Аўстраліі, Брысбена, цалкам затоплены. Вада накрыла амаль 20 тысяч дамоў, заталпленне пагражае больш як 50 прыгарадных зонаў.

Каментуючы становішча ў горадзе, у СМІ Брысбена назвалі «горадам-зданню», а адзін з мясцовых жыхароў у гутарцы з BBC News параўнаў яго з месцам здымак фільма-катастрофы. Па словах гараджаніна, Брысбена цалкам разбураны, у затопленай дамы папросту залякавалі змеі і іншыя жывёлы. Большасць яго суседзяў эвакуацыявалася, на месцы засталіся толькі тыя шчасліўцы, у якіх дамы былі вышэй узроўню заталпнення. Выхад з берагоў ракі Брысбена неўзабаве прывядзе да поўнага заталпнення больш як дзвюх тысяч дарог, а таксама частковага заталпнення 12 тысяч дамоў. Цяпер у горадзе не працуюць аўтобусы, служба вывазу смецця, адключаны святлафоры. Як паведамляюць улады, 12 чалавек загінулі, зніклі без вестак лічачы 43 чалавекі. Стыхійнае бедства на паўночным усходзе Аўстраліі ў штаце Квінсленд было выклікана праліўнымі дажджамі, якія не спыняліся там некалькі тыдняў. Мяркуюцца, што шкода ад яго перавысіць шкоду ад паводкі 1974 года, якая да цяперашняга часу лічылася самай разбуральнай за гісторыю штата.

ПОЛЬСКІ ПРЭМ'ЕР СПЫНІў АДПАЧЫНАК 3-ЗА ДАКЛАДА МАК

Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск спыніў адпачынак і вяртаецца ў краіну ў сувязі з апублікаваннем даклада Міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэта (МАК) з нагоды крушэння самалёта прэзідэнта Польшчы Леха Качыньскага. На 18 студзеня ў Польшчы запланавана спецыяльнае пасяджэнне камісіі Сойма па абароне, прысвечанае дакладу МАК.

У дакладзе МАК, які быў прадстаўлены ў Маскве 12 студзеня, віна за катастрофу ускладаецца на экіпаж. На думку экспертаў, дзеянні экіпажа ў метэа-умовах, якія склакліся, былі няправільнымі; акрамя таго, на іх ажыццяўляўся ціск з боку высокапастаўленых пасажыраў самалёта. МАК таксама высветліў, што няправільнае рашэнне пра пасадку маглі быць прынятае экіпажам на падставе недакладных сведчанняў прыборнаў — значэнні датчыкаў атмасфернага ціску былі рознымі, у сувязі з чым пілот выбраў

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and others.



Жыхары горада Лельчыцы рыхтуюцца да сустрэчы старога Новага года.

Лельчыцкі торт на стары Новы год!

МІЛІЦЫЯ ПРАВЕРЫЦЬ НАЧНЫЯ ДЫСКАТЭКІ

У гэтыя выхадныя міліцыя правярэць культурна-забавальныя ўстановы Мінскай вобласці ўсіх формаў уласнасці і дыскатэк. Паводле звестак УУС Мінска-Мядзельскага раёна, звязана гэта, у першую чаргу, з тым, што з 12 студзеня ўступае ў законную сілу Закон Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада мінулага года «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях». Законам у кодэкс уведзены артыкул 17.12, згодна з якім упадальніку начных дыскатэк і клубу могуць аштрафаваць, калі ў гэтых забавальных установах пасля дзесяці гадзін вечара будуць знаходзіцца непаўналетнія. Памеры штрафу могуць складаць ад 10 да 50 базавых велічынь.

Ігар ГРЫШЫН.

Сяргей РУТЭНКА:

«НЕКАТОРЫЯ БАЛЕЛЬШЫКІ ЛІЧАЦЬ МЯНЕ ПРАДАЖНЫМ»

Самыя дарагі гандбаліст свету, якім беларус Сяргей Рутэнка стаў летам 2009, калі перайшоў у іспанскую «Барселону» (сума яго кантракта складала 1,2 мільяна еўра, а гадавая зарплата каля 240 тысяч еўра), нарэшце можа выступаць за беларускую зборную. Падчас кароткага адпачынку ў клубе спартсмен прыехаў у Мінск на трэнервацкі збор нацыянальнай каманды. На сустрэчы з журналістамі гандбаліст расказаў пра стан спраў у камандзе, сваю кар'еру ў «Барселоне» і жыццё ў Іспаніі, а таксама адкрыў некаторыя сакрэты свайго кантракта.

— Сяргей, пачнём з таго, як вы зараз апынуліся ў Беларусі?

— Здарылася нарэшце тое, чаго хацела наша федэрацыя. Я гэтага таксама хацеў. Восць цяпер удалося вырашыць усё юрыдычныя пытанні. І я прыехаў на збор нацыянальнай каманды, каб падтрэніравацца разам з хлопцамі, а таксама каб правесці ў Мінску невялікія каникулы, якія дала «Барселона».

— Што стала вырашальным момантам у прыняцці рашэння выступаць за зборную Беларусі?

— Я выступаў у складзе моладзевай зборнай Беларусі, але потым гуляў за нацыянальную каманду Славенці, таму, каб вярнуцца, я мусіў вытрымаць карэнці. А пасля знайшліся юрыдычныя тонкасці, якія маглі трактавацца неадназначна... Іспанцы хацелі, каб я выступаў за іх зборную. Але да маёй вялікай радасці, усё гэтыя спрэчныя моманты ўдалося аб'ядзіць.

— Не шкадуецце, што не дапамаглі нашай зборнай раей?

— Я выступаў за каманду Славенці, бо мяне не выклікалі ў зборную Беларусі. Мне трэба было дзесьці трэніравацца, падтрымліваць форму... Не заставаўся нічога іншага, і я прыняў такое рашэнне. Я вельмі рады, што з прыходам Уладзіміра Канаплёва (старшыня федэрацыі гандбола. — Аўт.) сітуацыя мянілася, усё стала на свае месцы. Як толькі з'явіліся намікі вярнуцца, я адразу спартсмен прыехаў у Мінск на трэнервацкі збор нацыянальнай каманды. На сустрэчы з журналістамі гандбаліст расказаў пра стан спраў у камандзе, сваю кар'еру ў «Барселоне» і жыццё ў Іспаніі, а таксама адкрыў некаторыя сакрэты свайго кантракта.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.



Ігар ГРЫШЫН.

ці трэніравацца, падтрымліваць форму... Не заставаўся нічога іншага, і я прыняў такое рашэнне. Я вельмі рады, што з прыходам Уладзіміра Канаплёва (старшыня федэрацыі гандбола. — Аўт.) сітуацыя мянілася, усё стала на свае месцы. Як толькі з'явіліся намікі вярнуцца, я адразу спартсмен прыехаў у Мінск на трэнервацкі збор нацыянальнай каманды. На сустрэчы з журналістамі гандбаліст расказаў пра стан спраў у камандзе, сваю кар'еру ў «Барселоне» і жыццё ў Іспаніі, а таксама адкрыў некаторыя сакрэты свайго кантракта.

— Сяргей, пачнём з таго, як вы зараз апынуліся ў Беларусі?

— Здарылася нарэшце тое, чаго хацела наша федэрацыя. Я гэтага таксама хацеў. Восць цяпер удалося вырашыць усё юрыдычныя пытанні. І я прыехаў на збор нацыянальнай каманды, каб падтрэніравацца разам з хлопцамі, а таксама каб правесці ў Мінску невялікія каникулы, якія дала «Барселона».

— Што стала вырашальным момантам у прыняцці рашэння выступаць за зборную Беларусі?

— Я выступаў у складзе моладзевай зборнай Беларусі, але потым гуляў за нацыянальную каманду Славенці, таму, каб вярнуцца, я мусіў вытрымаць карэнці. А пасля знайшліся юрыдычныя тонкасці, якія маглі трактавацца неадназначна... Іспанцы хацелі, каб я выступаў за іх зборную. Але да маёй вялікай радасці, усё гэтыя спрэчныя моманты ўдалося аб'ядзіць.

— Не шкадуецце, што не дапамаглі нашай зборнай раей?

— Я выступаў за каманду Славенці, бо мяне не выклікалі ў зборную Беларусі. Мне трэба было дзесьці трэніравацца, падтрымліваць форму... Не заставаўся нічога іншага, і я прыняў такое рашэнне. Я вельмі рады, што з прыходам Уладзіміра Канаплёва (старшыня федэрацыі гандбола. — Аўт.) сітуацыя мянілася, усё стала на свае месцы. Як толькі з'явіліся намікі вярнуцца, я адразу спартсмен прыехаў у Мінск на трэнервацкі збор нацыянальнай каманды. На сустрэчы з журналістамі гандбаліст расказаў пра стан спраў у камандзе, сваю кар'еру ў «Барселоне» і жыццё ў Іспаніі, а таксама адкрыў некаторыя сакрэты свайго кантракта.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?

— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна усё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ВЫЗВАЛІў ГЕНЕРАЛ-МАЁРА ІГАРА АЗАРОНКА АД ПАСАДЫ КАМАНДУЮЧАГА ВПС І ППА

Прэзідэнт Беларусі ўказаў ад 11 студзеня вызваліў генерал-маёра Ігара Азаронка ад пасады камандуючага Ваенна-паветранымі сіламі і войскамі проціпаветранай абароны Узброеных Сіл.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ПРОШЫ ДОЛАРУ ПРАДКАЗВАЮЦЬ РАДАСНЫЯ ПЕРСПЕКТЫВЫ?

Паводле сцвярджэнняў лепшых валютных аналітыкаў свету па версіі агенцтва Bloomberg, амерыканская валюта сёлета будзе самым выгадным аб'ектам для інвестыцый

Ігар ШЧУЧЭНКА

Упрыватнасці, галоўны стратэг кампаніі Вэлс Фарго (базіруецца ў Сан-Францыска) Нік Бененбрук, які займае верхні радок у рэйтынгу валютных аналітыкаў агенцтва, прагназуе ўмацаванне долара на 5 працэнтаў у пары з еўра ў 2011 годзе. Будзе ён умацоўвацца, лічаць апытаныя Bloomberg аналітыкі, і да японскага іены, і да брытанскага фунта стэрлінга. Паводле іх меркавання, паўплывае на гэта тое, што ўзнаўленне эканомікі ЗША будзе ісці больш хутка, чым у еўразоне, Японіі ці нават Вялікабрытаніі. Магчыма, эксперты маюць рацыю, і гэты прагноз цалкам спраўдзіцца. Што, пагадзіцеся, стане шчодрым падарункам для ўсіх, хто трымае свае зберажэнні ў валюце: сумняваюцца пры выбары СКВ для назіпаўшання быццам бы не выпадае. Толькі падзеі на валютных рынках далёка не заўсёды апраўдваюць выказаныя аналітыкамі «надзеі», а таму не трэба асабліва разлічваць на абсалютную дакладнасць апошніх.

— Рэкамендацыі арыентавацца на долар даюць рэйтынгавыя агенствы ці транснацыянальныя банкі, штаб-кватэры якіх знаходзяцца ў тых жа Злучаных Штатах, — каментуе згаданы прагнозу эканамістаў эксперт «Звязды», докан эканамічнага факультэта БДУ, прафесар Міхаіл КАВАЛЁў. — Гэта значыць, магутнасць, сіла долара трымаюцца сёння на мінулым аўтарытэце ЗША, на манополі гэтай краіны на фінансавую інфармацыю, на манополі Злучаных Штатаў на рэзервовую валюту. Як толькі вера ў долар, як рэзервовую валюту, хоць крыху пакінецца, так ён і абваліцца, прычым абваліцца вельмі істотна. Запланаваны эканамічны рост у ЗША сапраўды будзе большы, чым у Еўропе, але трымаецца ён на друкаванні ўсё новых і новых долараў.

КАНСУЛЬТАЦЫІ НАКОНТ ПРЫЗЫВУ НА ТЭРМІНОВУЮ СЛУЖБУ — ПА ТЭЛЕФОНЕ АБО НА ПРЫЁМЕ ў РАВНЫМ ВАЕННЫМ КАМІСАРЫЦЕ, ПАВЕДАМІЛІ ў ПРЭС-СЛУЖБЕ МІНІСТРСТВА АБОРОНЫ

У ходзе правядзення чарговага прызыву грамадзян на тэрміновую ваенную службу ў Генеральным штабам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь да 31 студзеня 2011 года наладжана правядзенне кансультацый. Інфармацыя, якая цікавіць грамадзян, можна атрымаць, патэлефанаваўшы па нумарах 297 18 92 і 297 17 81 штодня, акрамя выхадных і святочных дзён, з 15.00 да 17.00. Да 27 студзеня кансультацыі праводзіцца таксама па чыравых з 15.00 да 17.00 ў Дзяржаўнай культуры-забавальнай установе «Цэнтральны Дом афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь» (вул. Чырвонаярмейская, 3), кабінет № 14.

Ігар ГОЛАД, «Мінск—Навіны».

ВАНДАЛЫ СУПРАЦЬ НАВАГОДНІХ УПРЫГАЖЭННЯў

У Магілёве невядомыя зламалі ногі святлодыёднаму алену.

Прадпрыемства «Магілёўгарсвятло» заявіла аб стратах, звязаных з асвятленнем і ўпрыгажэннем абласнога цэнтру. Навагодныя гірлянды і іншыя святлодыёдныя літары некаторыя грамадзяне спрабавалі перанесці на ўласныя падворкі і ў кватэры. Апошнім пацярпеў алень у кампазіцыі, усталяванай у цэнтры Магілёва насупраць галоўнай ёлкі. Святлодыёдныя ёлкі і жывёлы вельмі радавалі магілёўцаў: усе святы там было не праціснуцца срод аматараў святочных фотаздымкаў. Аднак знайшліся і тыя, хто захацеў скараціць аднаго з бліскучых аленяў. А калі не атрымаўся, дык зламалі яму дзве нагі. У выніку спецыялістам прадпрыемства давялося нанова пераплятаць аленя, што каштавала не толькі шмат часу, але і грошай — каля 7 мільянаў рублёў.

Ілона ІВАНОВА.

КОММУНАЛЬНОЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛРЫБА» в соответствии с решением Минского городского исполнительного комитета от 29 декабря 2010 г. № 3354 СООБЩАЕТ О СВОЕЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ в форме выделения из его состава коммунального дочернего торгового-производственного унитарного предприятия «Нарочь». Требования кредиторов принимаются по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, д. 56. Телефон для справок: 295 91 25.



Напярэдадні Каляд у Жодзінскім парку адпачынку створана кампазіцыя з ледзяных фігур.

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and others.

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and others.

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and others.